



Статиць мужычнай землі  
Ківаецца, — якім він бытав,  
Ідея ідея, — якім він бытав,  
Хістаеца, — якім він бытав.  
Жыровічскі настэ зважайце відатэ,  
Дакучылі, — якім він бытав,  
Бядка якім він бытав,  
Заміжові, — якім він бытав.

### ТРЫ БУДРЫСЫ

(Літоўская балада)

З польскай — А. Міцкевіча

Стары Будрыс трох сынаў,  
Як сам, гэткіх літвінаў,  
Да сябе на дзядзінец паклікаў,  
Ды ім кажа: «Зважайце,  
Коні борзда сядлайце,  
Натачыце мячы ўміг і пікі!  
«З Вільні вестку мне далі,  
Што ўжо там наказалі  
Тры вайны на тры свету староны:  
Ольгерд рускіх біць едзе,  
Скіргел — ляхаў-суседзяў,  
А князь Кейстут разгроміць Тэўтоны.  
«Вы, адважныя хлопцы,  
Паслужыце старонцы,  
Хай вядуць вас літоўскія богі!  
Застаюся я дома,  
Дам вам раду, вядома:  
Трох вас ёсць і тры ёсць вам дарогі.  
«Хай адзін у Расію  
За Ольгердам шлях крье  
Па-над Ільмень, пад мур Навагроду;  
Там саболлі апоны,  
Залатыя заслоны,  
І ў купцоў там чырвонцаў, як лёду.  
«Хай да князя Кейстута  
Другі едзе, а хутка,  
Крыжакоў хай знішчае дашчэнту!  
Як пяску, там бурштынаў,  
Сукны дзіўнай тканіны,  
І там рызы ў ксяндзоў ў дыяментах.

«Мусіць к Скіргелу трэці  
Па-за Нёман ляцеці,  
Беднату там убачыць ліхую,  
Але возьме за тое  
Узбраенне стальное

I мне стуль прывязе сынавую.  
«Бо з нявольніц мне толькі  
Спадабаліся полькі,—  
Так панадны мне стан іх дзявоchy,

40 Твар іх бела-ружовы,  
Як смоль, чорныя бровы,  
Як дзве зоркі, іх свецяца вочы.  
«Маладым чалавекам  
Я адтуль прад паўекам  
Сабе вывез палячку за жонку;  
Хоць яе пахаваў я,  
Ўсё яшчэ ўспамінаю,  
Калі гляну я ў ту старонку».

50 Даўши так засцярогу,  
Блаславіў на дарогу;  
Яны ўзялі бронь, селі, пабеглі.  
Ужо й зіма надыходзе,—  
Сын не едзе ніводзін,—  
Будрыс думаў, што ў бітвах палеглі.

Па сняжыстай дарожцы  
Мчыцца ў зброі хтось к вёсцы,  
А пад буркаю нешта хавае:  
— «Кубел — гэта, знаць, ноша,  
А ў ім рускія грошы».

60 — «Татка,— полька, твая сынавая!»  
Па сняжыстай дарожцы  
Мчыцца ў зброі хтось к вёсцы,  
А пад буркаю нешта хавае.  
— «Мусіць, з Прусаў, мой сыну,  
Цягнеш кубел бурштыну?»

70 — «Татка,— полька, твая сынавая!»  
Па сняжыстай дарожцы  
Трэці нехта мкне к вёсцы,  
А пад буркай вяліка здабыча.  
Будрыс — што? — не пытае,  
Толькі госці склікае,  
На вяселле іх трэцяе кліча.

9 ліпеня 1905